

Ба 63.906 б.

Гарас и/or  
Гюрикаде

5а63906 б

Выданне „Вольнае Беларусі“

# Тарас на Парнасі



МІНСК  
Друкарня Я. Грыйнблята.  
1917.

8  
БА 63906 бр



## Тарас на Парнасі

---

«Тарас на Парнасі»—стара беларуская поэма, напісаная ящэ у першай палавіні мінулага века. Хто напісау яе—німа ведама, бо хадзіла яна сярод народу у рукапісах без подпісу аўтора. Есьць гадка, што напісау яе наш вядомы песьніар Дунін—Марцінкевіч, але гэтая гадка да прауды ні падобна. Праудзівей думаць, што напісалі яе вучні даунейшай Горэцкай Акадэміі Сельскай Гаспадаркі у Магілеускай губэрні

У гэтай поэмі апісываюцца прыгоды полясоушчыка Тараса. Ен адзін раз заснуу у лесі ды сьніу, што цудоўным спосабам трапіу на гору Парнас і бачыу там усіх грэцкіх багоў. Даун йышыя грэкі, за часоу паганства, думалі, што богі жывуць на гары Парнасі. Богі гэтых у поэмі предстаўлены для съмеху простымі беларускімі селянамі. Хата іх, усе стравы, ігрышча і звычкі—усе беларускае, бо аутар і хацеу паказаць нам сельні, а ні багоў. Зрабіу ен гэта дзеля таго, каб

Бел. 2005

25.04.2009



даць сваей поэмі больш жартоунаго зъместу і зацікавіць чытача. Поэма напісана так пекна, прыгожа і цікава, што ніколі ні страціца свайго мастацкаго значэння. Яе чыталі, чытаюць і будуць чытака з вялікім здавольненням і мастацкім захопленнем заусяды. Такія рэчы у прыгожай літэратуре ніумірушчы. Трэба надзвычайнай здольнасьці і вялікага натхнення, каб напісаць гэтакі творы.

Для лепшага зразумення поэмы трэба трох ведаць аб тых багох, што апісаны у поэмі. Стара-грэцкія богі, як тагды верылі грэкі, былі подобны да людзей і розыніліся ад іх толькі тым, што мелі сілу, мудрасьць і уласьць божую.

З грэцкіх тых багоу у поэмі здараюцца:  
**Зевес**—глауны бог, каторы кіруе усім съветам.

**Сатурн**—бацька Зеуса; до яго кіравау съветам.  
**Нептун** морскі бог.

**Марс**—бог вайны.

**Бах**—бог пьянства і вяселасьці.

**Амур**—бог кахання.

**Гэба**—жонка Зеуса, багіня зямлі

**Вэста**—багіня плоднасьці.

**Веніра**—багіня хароства і кахання.

**Гэркулес**—ні быу богам ад пачатку, але за сваю сілу і добрае карыстанчне ею быу далучан да багоу.

**Німфы** }  
**Наяды** } —як-бы нашыя русалкі.

**Зэфіры**—духі цеплых заходных ветроу.

## I. Спіс выданняу

поэмы „Тарас на Парнасі“.

- 1) Тарасъ на Парнасѣ. Бѣлорусская поэма. Витебскъ. 1896 г. in 16<sup>0</sup>, стр. 15.
- 2) Довнаръ-Запольскій М. В. «В. Дунинъ-Марцинкевичъ и его поэма «Тарасъ на Парнасѣ». Очеркъ изъ исторіи бѣлорусской этнографіи. Отдельный оттискъ изъ «Витебск. Губ. Вѣдом.». Витебскъ 1896 г. in 12<sup>0</sup>, стр. 32. (Выданне Довнар-Запольскаго клясічнае. Тэкст найлепшы. Кніжка рэдкая. Выдана у 100 экземплярау).
- 3) Тарасъ на Парнасѣ. Витебскъ. 1898 г. in 16<sup>0</sup> стр. 17.
- 4) Тарас. на Парнасѣ. Издание Е. Романовъ Могилевъ гб. 1902 г. in 16<sup>0</sup>, стр. 16.
- 5) Тарас на Парнасе. Поэма. Выданне «Нашае хаты». Вільня. 1909 г.
- 6) Taras na Parnase. Paema. Wydańcie «Naśaje Chaty». Wilnia 1909.
- 7) Тарасъ на Парнасѣ. Поэма. Издание третье. (sic!) Стараніемъ А. Пшолко. Витебскъ 1911 года.

## II. Кніжкі, у каторых надрукована поэма «Тарас на Парнасі»

- 1) Изъ міра русскихъ народныхъ преданій. Милостивый Осипъ, или милости хочу, а не жертвы. Быль изложилъ Е. Радимичъ. Витебскъ 1896 года. (Поэма «Тарас на Парнасі» надрукована на стр. 57—59).

2) Довнаръ-Запольскій М. В. Изслѣдованія и статьи. Томъ I. Издание А. П. Сапунова. Кіевъ 1909 г. (Поэма надрукована на стр. 205—213 у стації: «В Дунинъ-Марцінкевичъ и его поэма «Тарасъ на Парнасъ»).

### III. Газэты,

у якіх друкавалася паэма „Тарас на Парнасе“.

- 1) Минскій Листокъ. 1889 г. № 37.
  - 2) Смоленскій Вѣстникъ. 1890 г. № 37.
  - 3) Наша Ніва. 1910 г. Статыя Р. Земкевіча.
- 

**Увага.** Поэма „Тарас на Парнасі“ напісана скрользь вершам на чатыры радкі і толькі у двух раздзелах,—у II-м і XI-м,—есьць дзве строфы у у пяць радкоу. Гэта магло трапіцца або праз тое, што дзве строфы страціліся і заховалося толькі па аднаму радку ад кожнай, або праз тое, што нехта с перапішчыкау дадау гэтыя радкі ад сябе. Апошняя гадка найбольш надаецца да прауды, бо абодва лішнія радкі ні рыфмуюцца і маюць яскравыя русіцызмы: у першым—„дай-ка ускачу“, а у другом—„узята у небо“, тым часам, як уся поэма напісана чыстай і пекнай беларускаю моваю.

I.

Ці знаю хто, браццы, з вас Тараса,  
У палясоушчыках што быу?  
На Пуцявішчы, у Апанаса,  
Ен там ля лазыні блізка жыу.

Што-ж? Чалавек ен быу рахманы,  
Гарэлкі у губу ен ні брау:  
За тое-ж у ласцы быу у пана,—  
Яго пан дужа шанавау.

Любіла тож Тараса й паня,  
І войт ні разу ні збрэхау,—  
За то ж ен балота з рання  
Да цемнай ночы пільнавау.

Чуць золак—ен стрэльбу за плечы,  
Заткне сякеру за паяс—  
Зауседы ходзіць бор съцярэгчы  
І птушак біць з ружжа Тарас.

Хадзіу ці дrouга ен, ці мала,  
Ды толькі нешта адзін раз,  
Беда у бару яго спаткала...  
Во, як казау нам сам Тарас.

II.

„На самаго Кузьму-Дземяна  
Пайшоу я у пушчу памеж мхоу.  
Устау я нешта дужа рана,—  
Здаецца, с першых пятухоу.

Іду сабе я па-німногу,  
 Але на пень крыху прысеу  
 Аж тут—лоп-лоп! Цераз дарогу.  
 Як быщам, цецярук зляцеу.  
 Злажыуся стрэбай—кляпсь!—ні паліць,  
 Крамзель з другога—ні пячэ!  
 Гляджу—аж вось з-за елі валіць  
 Як есьць хароміна медзьвезды!  
 Хоць ні труслівы я дзяціна,  
 Але затросся, як асіна,  
 Зубам як цюцька лепячу.  
 Гляджу—аж зломлена лясіна,  
 І уздумау:—дай-ка ускачу!

### III.

Скакнуу—ні трапіу, пасълізнууся  
 І у яму тарчаком лячу!  
 Ляцеу, ляцеу—як рэзануся,—  
 Аж стала зеляна у ваччу!  
 Ляцеу ці доуга я, ці мала,  
 Таго ніяк я ні уцямлю,  
 Але ужо ладна развідняло,  
 Як я зваліуся на зямлю.  
 Устаяу з землі, абкалоціуся,—  
 Бо быу у гразі я, як свіння,  
 І дужа, дужа я дзівіуся,—  
 Дзе апынууся гэта я?  
 Рукой паскробшы каля вуха,  
 Дабыу с табакой рагавенъ,

І храпы напіхау цяртухай,—  
 Бо ні ужываяу я цэлы дзень!  
 Як прасьвятлелі мае вочы,  
 Медзведзя я ужо ні шукау.  
 Закінуу стрэльбу я за плечы,  
 І па бакох глядзець я стау.

## IV.

І—ох, ці мне! як там прыгожа!  
 Ну, бытцам хто намалявау!  
 Чырвоны краскі, мак і рожа,—  
 Ну, як сукенку хто паслау!  
 І птушкі есьць там; дужа стройна  
 Пяюць, лепш за салауя!  
 А ох ці мне, а·а·вой я!  
 Куда патрапіу гэта я?  
 Стаяу я доуга і дзівіуся,  
 Разявіу зяпу і глядзеу,—  
 Аж вось аткулека зъявіуся, —  
 Ці то прыйшоу, ці прыляцеу,—  
     Хлапчына нейкі круглалікі,  
     Увесь кудравы, як баран,  
     І за плечмі у яго вялікі  
     Прычэплен лук быу і каучан.  
 — Аткуль, куды дарога гэта?  
 Спытауся я у хлопца той час.  
 — Дарога гэта с таго съвета,  
 Ідзе прамою на Парнас!  
     Сказаушы. хлопчык таго часу  
     На скрыдлах шпарка паляцеу,

Дарогу-ж паказаць Тарасу,  
Ні меушы часу, ні хацеу.

## V.

Памысліу я тады ні многа:  
Што за шайтан Парнас такі?  
Пайшоу я праста тэй дарогай,  
Узяушы у рукі добры кій.  
Прайшоу верст колькі тэй дарогай,  
Аж бачу я — гара стаіць.  
Пад тэй гарой народу многа,  
Як бы кірмаш які кіпіць.  
Прыйшоу я бліжэй. што за ліха:  
Народ ні прости, усе паны!  
Хто дужа шпарка, хто паціху,  
Усе лезуць на гору яны.  
Як жыды у школі, галасуюць,  
Гатоу адзін другога зъесьць,  
Бо кожны морду уперад суне,  
Каб першым на гору узлезьць.

## VI.

Усе с сабой цягаюць кніжкі,  
Аж з іншых пот ручком плюшчыць,  
Друг дружцы выціскаюць кішкі,  
Аж нехта с прамеж іх пішчыць:  
„Памалу, браццы! ні душыце  
Мой фельетон вы і „Пчэлу“,  
Мяне-ж самога вы пусьціце  
І ні дзяржыце за палу!

А не, дык да души у газэце  
 Я вас аблаю на увесь съвет,  
 Як Гоголя у прошлым леце—  
 Я-ж сам рэдактар усіх газэт!“

Гляджу сабе—аж гэта сівы  
 Кароткі, тоусты, як кабан,  
 Плюгавы, дужа нікрасівы,  
 Крычыць, як ашалелы, пан.

Нясе вялікі меж пан гэты,  
 Пауным—паунюсенъкі набіт.  
 Усе там кніжкі ды газэты,  
 Ну, як каробачнік той жыд!

Таварыш поплеч з ім ідзе  
 І несьці кніжкі памагае,  
 А сам граматыку нясе,  
 Што у сэмінарнях абучаюць.

## VII.

Во, нешта разам зашумелі,  
 Народ раздауся на канцы  
 І, як бы птушкі, праляцелі  
 Чатыры добрых малайцы.

Народ то быу усе ні такоускі:  
 Міцкевіч, Пушкін, Коханоускі  
 І Гоголь. Шпарка каля нас  
 Прайшлі, як павы, на Парнас.

Ну, словам, многа тут народу  
 Сабралась лезьці на Парнас:  
 Былі паны, было і зброду,  
 Як часам і на съвеце у нас.



Праміж людзей і я штурхауся  
 І цісьнууся, што есьць пары;  
 Вось чуць-ні-чуць такі прабрауся  
 І лезу проста да горы.

## VIII.

Узлез, гляджу—аж хата нова  
 Стaiць, зазвычай, панскі двор,  
 Кругом яго там тын яловы:  
 Нібойсь ні плох— ні улезе вор!

А на дварэ там съвінні ходзяць,  
 Сабакі, козы, бараны...  
 Знаць і багі хадзяйство водзяць,  
 Калі свінней дзержаць яны.

На грошы у транкі тут гуляюць  
 Парнаскі хлопцы—дзяцюкі;  
 А хто капейкі з іх ні маець,  
 Той лупіць толькі на шчаучкі.

Улез к багам тады я у хату...  
 А вох ці мне! ні даць, ні узаць,  
 Як у казармі тут салдатау —  
 Багоу ні можна пашчытаць!

## IX.

Тарасу ліхо што здаецца,—  
 Ну, як бы у карчмі ен сядзіць:—  
 Хто піпку курыць, хто съмьяецца,  
 А іншы песнью буруздзіць.

Глядзіць ен, аж на лауцы шыюць  
 Шауцы багіням хадакі,

Багіні-ж у начоуках мъюць  
 Богам кашулі і парткі.  
 Сатурн, лыкі размачыушки,  
 І съпіцай, лапці падплетау,  
 Па съвеце добра паходзіушки,  
 Лапцей ен многа натаптау.  
 Нептун на лауцы чыніць сеці  
 І восьці садзіць на шасты.  
 Пры ім жа, мусіць яго дзеци,  
 Дзіравы ладзяць нераты.

## X.

Вось бьюцца Марс ды з Гэркулесам.  
 А Гэркулес, як той медзьведзь,—  
 Каб цешыць стараго Зевеса,  
 Хахол ен Марсу добра мнець.  
 Зевес жа наузніч лег на печы,  
 Сермягу у галавы паклау.  
 Ен грэу на печы стары плечы  
 І нешта у барадзе шукау.  
 Во перад люстрай задам меліць  
 І маслам мажэ валасы,  
 Ды нечым белым твар свой беліць  
 Венэра, знаць, дзеля красы.  
 Амур жа з дзеукамі жартуе,  
 Ну, проста съмех ажно бярэ!  
 То ен зненацку пацалуе,  
 То хустку з галавы зъдзярэ.  
 То у гусылі ен зайграе,  
 То німфам песнью запяе,

То адным вокам ен міргае,  
Як бытцам ен каго заве.

## XI.

Вось затраслася уся гара:  
Зевес на печы зварухнууся,  
Зянуу і дужа пацягнууся  
Ды кажэ: „Есьци ужо пара!“  
Прыгожа дужа дзеука Гэба  
Гарэлкі у чаркі наліла,  
І, як жарон, букатку хлеба.  
Прынесшы, — бразь! сярод стала—  
За гаспадыню узята у неба.  
Як тараканы каля хлеба  
Багі паселі укруг стала.  
Смачныя стравы с печы Гэба,  
Насіць да столу пачала.

## XII.

Наперш дала яна капусту,  
Тады са скваркамі кулеш,  
На малацэ крупеню густу  
Дае у волю, толькі еш.  
І с пастаялкой жур сцюдзены,—  
А с кашы сало аж цякло,  
Ды і гусяціны пражонай  
У волі усім багом было.

Як унесла-ж на стол каубасы,  
Бліны аусяны у рэшаце,  
Аж сълінкі пацяклі у Тараса  
І забурчэло у жываце.

Гарэлку піць багі пачалі,  
 З насадкі у чаркі такі лъюць.  
 Падпіушки, песньні запеялі,  
 Ну, як у карчме усе пяюць.

Бах с пьяна пеяу прыпеукі,  
 Што аж ні можна гаварыць,  
 Аж засароміліся дзеукі,  
 Так стау ен брыдка развадзіць.

А Зевес так насыцебауся,  
 Што носам чуць зямлю ні рыу—  
 Ен вочы плюшчыу і ківауся,  
 Ды бытцам нешта гаварыу.

Хоць ні мае то, прауда, дзело,  
 Ні сълед мне можа і казаць,  
 Любіу ен цешыць грэшно цело,  
 Ды часам лоука падгуляць.

### XIII.

Але багі такі усталі,  
 Як усе паелі, папілі.  
 Во... разам у дуду зайлі,  
 Скакаць багіні пачалі.

Узяушы хустачку, Венэра  
 Пайшла мяцеліцу скакаць,  
 Прыгожа, стройна цераз меру,  
 Што аж ні можна разказаць.

Чырвона, тоуста. круглаліца  
 І вочы, як на калясе;  
 Як жар гарыць яе спадніца,  
 Істужка уплецена у касе.

Хапіушы келішэк гарэлкі,  
Амур яшчэ павесялеу—  
Іграць начау ен на жалейцы  
І дзеукам стройна песньні пеу.

Нептун с прыгожынъкай наядай  
Пайшоу у прысядку казака.  
Нібось і у старога гада  
Кроу грэе, як і у дзяцюка.

А во і сам Юпітэр з Вестай  
Пусьціуся стары хрэн у пляс,  
Як бы жаніх перад нявестай,  
Заткнуу ен руکі за пояс.

А во і Марс у новых ботах.  
Ен ботау, бачыш, ні жалеу,  
Бо з німфамі скакау да поту,  
Гуляу у жмуркі і шалеу.

І кожны бог так расплясауся,  
Што аж ні можна удзержаць,  
А хто гарэлкі насьцебауся,  
Таго пад лауку клалі спаць.

#### XIV.

Вось, як зайграу дудар плясуху,  
Ніяк Тарас наш ні уцярпеу,  
І з лавы ен, што меушы духу,  
Скакаць на хату паляцеу.

Як стау прыстуківаць аттопкам,  
Аж рот разявілі багі:  
То ен прысьвісьне, то прытупне,  
То шпарка пойдзе у кругі.

Глядзеу Юпітэр і дзівіуся,  
 І пад дуду у далоні біу,  
 У канцы к Тарасу прыбліжыуся  
 І так яго перапыніу:

«А ты аткулечка прыяцель?  
 За чым прыйшоу ты на Парнас?  
 Ты хто такі? Ты ні пісацель?»  
 —«Не, мой панок!—сказау Тарас.

Я палясоушчык с Пуцявішчы.  
 Чуць золак сеньня са двара  
 Прыйшоу сюды я а поудні шчэ  
 Ды ужо й да дому мне пара.

Ці ні была-б, паночак, ласка  
 Адсюль дамоу мяне завесці?  
 Хадзіушки па гарэ Парнаскай  
 Мне дужа захацелась есьці...»

## XV.

Кіунуу Зевес—і мігам Гэба  
 Крупені у міску наліла  
 І добрую краюху хлеба,  
 Сказауши: еш,—мне падала.

Крупені у волю я паеушы,  
 Усіх падзякувау багоу;  
 Кащэль за плечы прывязаушы,  
 Сабрауся ужо ісьці дамоу.

Але зэфіры падхапілі,  
 Хто за руку, хто за пояс,  
 І як бы птушкі паташчылі  
 Яны мяне цераз Парнас.

Нясьлі на скрыдлах, як бы вециар,  
 I проста прынясьлі у наш лес.  
 Гляджу я: мусіць ужо вечар,  
 Бо маладзік на неба узлез...»

---

С тых пор Тарас ужо ні ходзіць  
 Так дужа рано па барох,  
 А дзеля гэтаго ні шкодзіць  
 Бярвенні красьці па начох.

Дык вось што бачыу наш Тарас,  
 К багам узлезшы на Парнас.  
 Ен гэта мне апаведау,  
 А я у паперку запісау.



Бел. 2005

Вышлі з друку і прадаюцца гэткія кнігі:

- 1) Літэратурны зборнік „Вольнае Беларусі“ . . . . . 45 к.
- 2) Сцэнічныя творы, Тараса Гунчы . . . . . 50 к.
- 3) Аутаномія Беларусі, Язэпа Лёсіка . . . . . 20 к.
- 4) Як Мікіта бараніу сваіх,  
    М. Міцкевіча і Я. Лёсіка . . . . . 15 к.
- 5) Мэморыя прэдстаўнікоу Беларусі . . . . . 15 к.
- 6) Тарас на Парнасі. Поэма . . . . . 35 к.

Дзіцячая чытанка (друкуецца).

цана 35 коп.



выданняу: Мінск, Захароўск 24.  
Беларуская Кнігарня.





80000002482853